

**МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**  
Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па педагогічнай адукцыі

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Першы намеснік Міністра адукцыі  
Рэспублікі Беларусь  
\_\_\_\_\_ I.A. Старатава

Рэгістрацыйны № ТД-\_\_\_\_\_ /тып

**ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ XI–XVI СТАГОДДЗЯЎ**  
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей:  
**1–02 03 01 Беларуская мова і літаратура;**  
**1–02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова**  
(з указаннем мовы)

**УЗГОДНЕНА**

Старшыня вучэбна-метадычнага  
аб'яднання па педагогічнай  
адукцыі

\_\_\_\_\_ А.І.Жук

**УЗГОДНЕНА**

Начальнік Галоўнага ўпраўлення  
прафесійнай адукцыі  
Міністэрства адукцыі  
Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ С.А.Каспяровіч

**УЗГОДНЕНА**

Начальнік Галоўнага ўпраўлення  
агульнай сярэдняй, дашкольнай і  
спецыяльнай адукцыі  
Міністэрства адукцыі  
Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ М.С.Кіндзірэнка

**УЗГОДНЕНА**

Праектар па навукова-метадычнай  
рабоце Дзяржаўной установы  
адукцыі “Рэспубліканскі інстытут  
вышэйшай школы”

\_\_\_\_\_ І.У.Цітовіч

Эксперт-нормакантралёр

**СКЛАДАЛЬНИКІ:**

**Мішчанчук І.М.**, загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

**Рак М.С.**, выкладчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”.

**РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

Кафедра рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны тэхнагічны ўніверсітэт” (пратакол № 10 ад 18.05.2021);

**Тычко Г.К.**, прафесар кафедры перыядычнага друку і вэб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар.

**РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ ТЫПАВОЙ:**

Кафедрай беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (пратакол № 10 ад 20.05.2021);

Навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (пратакол № 6 ад 26.05.2021);

Навукова-метадычным саветам па гуманітарнай адукацыі вучэбна-метадычнага аб’яднання па педагогічнай адукацыі (пратакол № 5 ад 27.05.2021).

Адказны за рэдакцыю: І.М. Мішчанчук  
Адказны за выпуск: І.М. Мішчанчук

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Тыпавая праграма вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратуры XI – XVI стагоддзяў» прызначана для студэнтаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1–02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 1–02 03 03 «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)», з'яўляюцца дысцыплінай модуля «Гісторыя беларускай літаратуры 1» і ўваходзіць у сістэму літаратуразнаўчай падрыхтоўкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта, якія вывучаюць гісторыю беларускай літаратуры ў якасці будучай спецыяльнасці.

Тыпавая праграма па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратуры XI – XVI стагоддзяў» складзена ў адпаведнасці з канцэпцыяй літаратурнай адукацыі і абумоўлена рэаліямі нашага часу. Дадзеная дысцыпліна знаёміць студэнтаў з асноўнымі заканамернасцямі развіцця мастацтва слова ў перыяд з XI па XVI стст. Прадметам дадзенай дысцыпліны з'яўляюцца змест і эвалюцыя беларускай літаратуры як феномена духоўнай культуры. Падобны падыход адпавядае асноўным патрабаванням адукацыйных стандартоў вышэйшай адукацыі (ACBA 1-02 03 01-2021) і (ACBA 1-02 03 03-2021).

Гісторыя беларускай літаратуры аб'ядноўвае вялікі па аб'ёме і няпросты для разумення матэрыял. На сучасным этапе працягваеца пераасэнсаванне мастацкіх з'яў, у актыўны разгляд уключаны многія невядомыя раней творы мінульых эпох, выпрацоўваюцца новыя крытэрыі ацэнкі, што і знайшло адлюстраванне ў змесце прапанаванай праграмы.

Праграмай ставіцца задача засвоіць старажытную пісьменнасць у яе непаўторных праявах, істотных адрозненнях ад літаратуры пазнейшага часу.

**Мэты** вучэбнай дысцыпліны: пазнаёміць студэнтаў з этапамі развіцця нацыянальнай літаратуры (XI–XVI стагоддзяў); даць уяўленне пра агульныя напрамкі яе развіцця, змену мастацка-светапоглядных сістэм, эвалюцыю метадаў, стыляў, жанравых формаў; прааналізаваць жыццёвы і творчы шлях асветнікаў і пісьменнікаў, змест іх твораў, месца і ролю ў літаратурным працэсе.

**Задачы** вучэбнай дысцыпліны:

- даць студэнтам рознабаковыя веды па вучэбнай дысцыпліне;
- навучыць арыентавацца ў свеце мастацкіх твораў;
- сформіраваць навыкі аналізу літаратурнага тэксту;
- выпрацаваць крытэрыі разумення канкрэтна-гістарычнай, нацыянальнай і агульначалавечай значнасці мастацкіх твораў;
- выхоўваць эстэтычны густ, адчуванне прыгожага ў жыцці і літаратуры.

Вучэбная праграма складаецца з аглядавых і манаграфічных тэм. У аглядавых даецца агульная харектарыстыка пэўнага перыяду, вылучаюцца асноўныя тэндэнцыі ў творчасці пісьменнікаў, раскрываюцца ўплыў грамадска-

палітычных падзей на літаратуру. Манаграфічна прапануеца вивучаць спадчыну класікаў – Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага.

*Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста, сувязі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі.* Згодна тыпавым вучэбным планам па спецыяльнасцях 1–02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 1–02 03 03 «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)» вучэбная дысцыпліна «Гісторыя беларускай літаратуры X – XVI стагоддзяў» ўваходзіць у дзяржаўны кампанент і з'яўляецца адной з асноўных дысцыплін падрыхтоўкі настаўніка-філолага.

Вучэбная дысцыпліна «Гісторыя беларускай літаратуры X – XVI стагоддзяў» звязана вучэбнымі дысцыплінамі «Уводзіны ў літаратуразнаўства», «Тэорыя літаратуры». Для вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратуры X – XVI стагоддзяў» неабходна таксама наяўнасць у навучэнцаў акадэмічных кампетэнцый па вучэбнай дысцыпліне «Дзіцячая літаратура».

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен **ведаць:**

- шляхі і галоўныя этапы развіцця нацыянальнай літаратуры (ад старажытнасці і да нашых дзён);
- узаемасувязь светапогляду і творчасці пісьменніка, асаблівасці яго стылю ці творчай манеры;
- канкрэтна-гістарычнае, нацыянальнае і агульначалавече значэнне мастацкіх твораў;
- сучасныя ацэнкі мастацкіх з'яў папярэдніх эпох;
- проблематыку, ідэйны змест твораў, асаблівасці кампазіцыі, вобразна-выяўленчыя сродкі;
- герояў твораў, іх светапоглядныя пазіцыі, рысы харектару, месца ў сістэме вобразаў;
- найбольш важныя звесткі пра жыццёвые і творчы шлях пісьменніка.

**умець:**

- выяўляць агульнае і адрознае ў літаратурах розных эпох;
- спалучаць тэарэтычныя веды з вывучэннем канкрэтных мастацкіх з'яў;
- упісаць літаратурны твор ў сацыякультурны кантэкст эпохі;
- вызначыць месца твора ў мастацкай сістэме пісьменніка і ў літаратуры свайго часу;
  - скласці тэсты па літаратурных творах, фактах жыццёвага і творчага шляху аўтара;
  - каменціраваць тэксты твораў, харектарызуючы іх з культуралагічнага, гісторыка-бытавога, літаратуразнаўчага і іншых аспектаў;
  - працаваць з навукова-крытычнай і даведачнай літаратурай.

**валодаць:**

- адпаведным паняційным і літаратуразнаўчым апаратам;
- сучаснай метадалогіяй і методыкай літаратуразнаўчых даследаванняў;
- навыкамі разнастайных спосабаў аналізу мастацкіх твораў.

Патрабаванні да базавых прафесійных кампетэнцый спецыяліста: )»: характарызываць асноўныя этапы станаўлення і развіцця беларускай літаратуры XI–XVIII стагоддзяў у аспекте родава-відавай прыналежнасці мастацкіх твораў, асаблівасці іх паэтычнай і стылістычнай арганізацыі.

Тэматычны змест вучэбнай дысцыпліны рэалізуецца ў наступных формах: лекцыі, практычныя заняткі, самастойная работа студэнтаў.

У адпаведнасці з тыповым вучэбным планам дысцыпліна «Гісторыя беларускай літаратуры XI – XVI стагоддзяў» разлічана на 100 вучэбных гадзін. З іх 56 аудыторныя гадзіны: 28 лекцыйных, 28 практычных; 44 гадзіны адвадзіцца на самастойную работу студэнтаў.

Па кожнай вучэбнай тэме ў адпаведнасці з яе мэтамі і задачамі па фарміраванні і развіцці ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый выкладчык (кафедра) праектуе і рэалізуе канкрэтныя педагогічныя тэхналогіі.

Асноўнымі тэхналогіямі навучання з'яўляюцца: проблемнае навучанне (проблемнае выкладанне, пошукавы метад); камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і метадах навучання (дыскусія, круглы стол, презентацыя, работа ў групах); асобасна арыентаваная тэхналогія.

Формай бягучага кантролю з'яўляецца **залік**.

## ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

<b>№</b>	<b>Назва раздзела, тэмы</b>	<b>Аўдыт орныя</b>	<b>Лекцы йныя</b>	<b>Практ ычныя</b>
<b>1</b>	<b>Літаратура ранняга Сярэднявежча (XI – першая палова XIII стагоддзя)</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1.1	Крыніцы і паходжанне даўняй літаратуры.	4	2	2
1.2	Перакладная літаратура.	4	2	2
1.3	Жанравая сістэма арыгінальной літаратуры.	8	4	4
<b>2</b>	<b>Літаратура позняга Сярэднявежча (сярэдзіна XIII – пачатак XVI стагоддзя)</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
2.1	Станаўленне даўняй літаратуры як нацыянальной з'явы.	2	2	
2.2	Перакладная літаратура.	4	2	2
2.3	Жанравая сістэма арыгінальной літаратуры.	6	2	4
<b>3</b>	<b>Літаратура эпохі Адраджэння і Рэфармацыі (XVI стагоддзе)</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
3.1	Адраджэнне ў беларускай культуры і літаратуры.	2	2	
3.2	Францыск Скарына (паміж 1480–1490 – пасля 1551).	4	2	2
3.3	Паэзія эпохі Адраджэння.	8	4	4
3.4	Рэфармацыйная публіцыстика.	8	4	4
3.5	Жанравая сістэма літаратуры эпохі Адраджэння і Рэфармацыі.	6	2	4
	<b>УСЯГО</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

## ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

### РАЗДЗЕЛ 1. ЛІТАРАТУРА РАННЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА (XI – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XIII СТАГОДДЗЯ)

#### *Падраздел 1.1. Крыніцы і паходжанне даўняй літаратуры*

Узнікненне славянскага пісьменства. Асветніцкая дзейнасць Кірыла і Мяфодзія. Культурныя сувязі славян з Візантый. Старажытная Русь як адзіны культурна-гістарычны рэгіён. Тыпы кніг (богаслужбовыя, рэлігійныя чытальныя, «паўсвецкія»). Паняцце літаратурнай трансплантацыі. Тэацэнтрычнае сістэма духоўных каштоўнасцей. Сінкрэтычнасць сярэднявежнага мыслення. Літургічнасць і саборнасць як асноўныя катэгорыі раннесярэднявежнай (тэацэнтрычнай) культуры. Разуменне чалавека, яго месца ў свеце, прызначэння і мэтаў існавання. Сярэднявежны сімвалізм, яго карэннае адрозненне ад літаратурных метадаў Новага часу. Багацце і разнастайнасць жанравых формаў. Паняцце пануючага стылю эпохі. Манументальна-гістарычны стыль у літаратуры ранняга Сярэднявежча. Літаратурны канон. Перыядызацыя літаратуры Сярэднявежча.

#### *Падраздел 1.2. Перакладная літаратура*

Біблейныя кнігі на старажытнай Русі. Біблія як помнік сусветнай літаратуры. Першыя Біблейныя кнігі на ўсходнеславянскіх землях: Рэймскае, Астрамірава і Тураўскае Евангеллі (XI стагоддзе), Полацкае (XII стагоддзе) і Аршанскае (XIII стагоддзе). Евангеллі як помнікі раннесярэднявежнага пісьменства. Агульначалавечыя ідэалы ў Бібліі. Патрыстыка і дыдактычная літаратура. Жанрава-відавая разнастайнасць твораў айцоў царквы: багаслоўскі трактат, палемічнае прамова, экзегеза, эпістала, энкомій, гамілія, прытча. «Казанне, як склаў святы Кірыл азбуку славянскую» Чарнарызца Храбра: ідэйны змест і значэнне твора ў сярэднявежным славянскім свеце. Апокрыфы. Паходжанне і тыпалогія. «Блуканне Багародзіцы па пакутах»: проблематыка твора, пытанні аб Божай літасці і справядлівасці. Маральна-этычныя погляды грамадства. Прычыны забароны твора царквой. Жыціі святых. Узнікненне агіографіі і яе жанравыя разнавіднасці. «Жыціе Аляксея, чалавека Божага» як класічны ўзор агіографічнага твора.

Познеэліністычны раман, аповесці, патэрыкі. Трансфармацыя жанравых формаў. «Александрыя» Псеўда-Калісфена: гісторыя напісання і рэдакцыі. «Дзяўгенневы дзеі»: эпічнае казанне і яго літаратурная апрацоўка. «Аповесць пра Акіра Прамудрага»: уласабленне ў творы агульначалавечых маральных каштоўнасцей. «Сінайскі патэрык»: гісторыя ўзнікнення і структура. Гістарыграфія. Хронікі Георгія Амартала і Іаана Малалы: роля твораў ва ўзнікненні арыгінальнай гістарыясофскай думкі на старажытнай Русі. Літаратурная гісторыя Хронік і ўзнікненне ўсходнеславянскага Хранографа. Натурфіласофскія і прыродазнаўчыя сачыненні. Рэлігійныя харектар сярэднявежнай філософіі і прыродазнаўства. Антрапалагічныя ідэі ў

«Шасціднёвіку Іаана, экзарха Балгарскага»; адлюстраванне касмаграфічных уяўленняў у «Тапаграфіі» Казьмы Індыкаплова; рэлігійна-сімвалічны змест апісанняў прыроды ў «Фізіялогу».

### *Падраздел 1.3. Жанравая сістэма арыгінальной літаратуры*

Павучальнае і ўрачыстае красамоўства. Жанравыя разнавіднасці пропаведзі. Рысы павучальных твораў у летапісах («Прамова перад князем Уладзімірам» Іаана Полацкага з «Аповесці мінульых гадоў»). «Слова пра Закон і Ласку Божую» мітрапаліта Іларыёна. «Тыпалагічная экзегеза» як універсальная форма рэалізацыі сярэднявечнага сімвалізму ў вобразнай тканіне красамоўства.

#### *1.3.1 Кірыл Тураўскі (паміж 1113–1130 і 1182–1188)*

Малітваслоўны цыкл, каноны, урачыстыя пропаведзі, прытчы, казанні, павучанні, пасланні. «Прытча пра душу і цела»: ідэйны змест, вытлумачэнне супяречнасцей чалавечай прыроды, пытанні грамадскага жыцця, маральна-этычная праблематыка. «Слова на першую нядзелю па Вялікдні»: інтэрпрэтацыя біблейнага сюжэта пра Фому Бязвернага, кампазіцыя пропаведзі. «Слова на сабор 318 святых айцоў»: сэнсавыя сувязі паміж біблейнай гісторыяй і падзеямі Нікейскага сабора. «Слова, каб не забывалі настаўнікаў сваіх»: ідэйна-этычны змест і мастацкая дасканаласць твора. Прамоўніцкае майстэрства Кірыла Тураўскага.

#### *1.3.2. Дыдактычнае і царкоўна-палемічнае літаратура*

«Слова аднаго калугера пра чытанне кніжнае» дзяка Іаана з Ізборніка 1076 г. як першы ўзор вучыцельнага пісьменства ранняга Сярэднявежча. Водгулле багаслоўскай палемікі паміж Канстанцінопалем і Рымам у літаратуры старажытнай Русі: «Слова пра веру хрысціянскую і пра лацінскую» Феадосія Пячорскага і «Спаборніцтва з католікамі» Георгія Кіеўскага. Запазычанне і развіццё традыцый святаайцоўскага палемічнага майстэрства і візантыйскай літаратуры XI стагоддзя. Клімент Смаляціч (? – пасля 1164): біяграфічныя звесткі, царкоўная і палітычнае дзеяньні, літаратурная спадчына. «Пасланне да Фамы прасвітара» як узор палемічнага паслання і павучальнай пропаведзі.

#### *1.3.3. Агіографія*

Жанрава-стылёвия адметнасці жыцційнай літаратуры. Ідэалізуючы біяграфізм як спосаб рэалізацыі сярэднявечнага сімвалізму ў агіографіі. Узнікненне першых агіографічных твораў на старажытнай Русі, фарміраванне Барыса-Глебскага цыкла. «Жыціе Феадосія Пячорскага»: вобразы Феадосія і яго маці, перастварэнне гістарычнай рэальнасці ў помніку. «Жыціе Еўфрасінні Полацкай». Вобраз асветніцы, сцвярджэнне актыўнай жыццёвой пазіцыі асобы. Паэтыка і мастацка-эстэтычныя прынцыпы арганізацыі апавядання. «Жыціе Кірыла Тураўскага» як асноўная крыніца біяграфічных звестак пра тураўскага епіскапа. «Жыціе Аўраамія Смаленскага». Адлюстраванне канфлікту героя і асяроддзя, карціны жыцця сярэднявечнага горада і выяўленне элементаў псіхалогіі яго жыхароў. Спроба стварэння слоўнага партрэта. Патэрыйкі. «Кіева-

Пячорскі патэрык». Гісторыя ўзнікнення твора. Рэлігійная фантастыка і адлюстраванне сапраўднасцей сярэднявежнага жыцця. Аповесці пра цудоўныя здарэнні. «Аповесць пра цудоўнае здарэнне ў Полацку ў 1092 г.» з «Першапачатковага летапісу»: змест, выяўленне дахрысціянскіх поглядаў, павучальныя характеристар. «Слова пра жанчын і дзяўчат смаленскіх»: паказ у творы барацьбы паганскай і хрысціянскай культур. «Слова пра манаха Марціна»: гістарычныя і псіхалагічныя рэаліі. Хаджэнні. Жанравыя адметнасці паломніцкай літаратуры, спецыфіка мастацтва адлюстравання рэчаіснасці, персаналізацыя апавядання. «Хаджэнне ігумена Даніла». Мастацкая дасканаласць апісання Палестыны і Блізкага Усходу. Клопат аўтара пра Рускую зямлю, патрыятызм твора.

#### *1.3.4. Справавое пісьменства*

Сінкрэтычныя характеристар дзелавых запісаў, літаратура і справаводства. Надпіс на крыжы Лазара Богшы. Кампазіцыя. Рытарычная экспрэсія ў творы. Смаленская праўда. Адлюстраванне рэалій сярэднявежнага жыцця.

#### *1.3.5. Летапісанне*

Першапачатковое летапісанне, яго жанравыя асаблівасці. Мастацкі час у летапісах. Летапіс, хроніка, летапісны збор. Тыпы летапіснага апавядання. Нестар (другая палова XI – XII стагоддзя). «Аповесць мінулых гадоў»: гісторыя напісання, асноўны змест, проблематыка і кампазіцыя. Полацкая гісторыя ў помніку. Лаўрэнцьеўская і Іпатаўская рэдакцыі. Культурна-гістарычнае значэнне «Аповесці мінулых гадоў». Гіпотэзы пра існаванне «Полацкага летапісца». Кіеўскі і Галіцка-Валынскі летапісы. Адлюстраванне барацьбы ўсходнеславянскіх народаў супраць мангола-татараў, звесткі па гісторыі ранняга перыяду станаўлення Вялікага Княства Літоўскага. Адзінкавыя жанравыя ўтварэнні. Жанравая сістэма раннесярэднявежнай літаратуры: першасныя і другасныя жанры. Гістарычныя фактары, пачатак трансфармацыі сістэмы.

#### *1.3.6. «Слова пра паход Ігара»*

Гістарычнае аснова сюжэта, ідэйны змест твора, патрыятычная ідэя, яе актуальнасць для свайго часу і для іншых перыядоў агульнаславянской і беларускай гісторыі. Асаблівасці паэтыкі. «Слова пра паход Ігара» як феномен мастацкай культуры ранняга Сярэднявежча.

### **РАЗДЗЕЛ 2. ЛІТАРАТУРА ПОЗНЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА (СЯРЭДЗІНА XIII – ПАЧАТАК XVI СТАГОДДЗЯ)**

#### *Подраздел 2.1. Станаўленне даўняй літаратуры як нацыянальной з'явы*

Змястоўныя адрозненні паміж літаратурай XI–XIII і XIV–XV стагоддзяў. Фармалізацыя выяўленчых сродкаў, паняцце «літаратурнага этикету». «Другі паўднёваславянскі ўплыў». Літаратурная і грамадская дзеянасць мітрапаліта Кіпрыяна і Грыгорыя Цамблака. «Абстрактны псіхалагізм» і эмацыянальна-

экспрэсіўны стыль выяўлення чалавека («пляценне славес»). Элементы «гатычнага стылю» ў познесярэднявечнай літаратуры. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці. Перадумовы гуманізму.

### ***Подраздел 2.2. Перакладная літаратура***

Біблейныя кнігі і дыдактычная літаратура. Генадзіеўская Біблія 1499 г. – першы поўны тэкст Бібліі на царкоўнаславянскай мове. Звод Мацея Дзясятага (Пяцікніжжа). Лацінамоўныя набажэнскія і дыдактычныя кнігі. Рэлігійныя аповесці. «Аповесць пра трох каралёў» і «Пакуты Хрыста». Склад твораў, выкарыстанне кананічных і апакрыфічных крыніц. Вобраз Багародзіцы. Свецкія аповесці. Сербская «Александрыя»: асаблівасці новай інтэрпрэтацыі вядомага сюжета. «Аповесць пра Трою»: культурна-гісторычнае і асветніцкае значэнне. «Аповесць пра пабоішча Мамая»: адметнасць стылю твора.

### ***Подраздел 2.3. Жанравая сістэма арыгінальнай літаратуры***

#### ***2.3.1. Трансфармацыя жанравай сістэмы старабеларускай кніжнасці***

Прычыны, напрамак, вынікі (выкарыстанне паперы, індывідуалізацыя чытання і інтэрпрэтацыі тэксту, узнікненне кола «кнігалюбцаў» і інш.). Чытальныя зборнікі позняга Сярэднявечча. Даўнебеларускія Чэцці як прамежкавы літаратурны жанр.

#### ***2.3.2. Павучальнае і ўрачыстае красамоўства***

Грыгорый Цамблак (1364–1419). Царкоўна-палітычная і літаратурная дзеянасць, жанрава-стылёвая асаблівасці твораў. Ускладненне феадальнага этыкету і пачатак фарміравання свецкай аратарской прозы. Чалавек – галоўны герой літаратурнага твора. Свецкае красамоўства. «Пахвала Вітаўту» і «Пахвала гетману Канстанціну Астрожскаму»: сродкі стварэння вобразаў.

#### ***2.3.3. Царкоўна-палемічная літаратура і эпісталаграфія***

Фарміраванне рэлігійнай талерантнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім. «Вытлумачэнне памылак рускай веры» Яна Сакрана і ананімнае «Пасланне каталіцкаму іерарху пра смерць каталіцызму»: фарміраванне царкоўна-палемічнага дыскурсу, стыль. Агіографія. Спецыфіка бытавання агіографічных твораў у літаратурным практэсе XIII–пачатку XVI стагоддзя. Агіографічныя творы позняга Сярэднявечча. «Жыціе трох віленскіх пакутнікаў»: жанравая спецыфіка жыція-пасъёна, вобразы герояў. Аповесці пра чудоўныя здарэнні. «Аповесць пра Меркурыя Смаленскага»: фальклорна-міфалагічныя, агіографічныя і апавядальна-гісторычныя матывы, рэдакцыі. Хаджэнні. «Хаджэнне Ігнація Смаляніна». Спалучэнне традыцый паломніцкай літаратуры і летапісання.

#### ***2.3.4. Справавое пісьменства***

Роля справаводства ў станаўленні арыгінальнай беларускай літаратуры. «Грамата рыжан». Развіццё традыцыйных спосабаў «мадэлявання рэчаіннасці». Дагавор Палацка з Рыгай 1407 г. Проблемы грамадскага жыцця ў творы. Грамата гораду Менску на Магдэбургскае права 1499 г. Адлюстраванне

традыцый гарадскога самакіравання, клопату аб удасканаленні грамадскіх адносін, справядлівасці, захаванні і развіцці культурных набыткаў грамадзян. Летапісы і хронікі позняга Сярэднявечча. Асноўныя напрамкі развіцця жанравай формы гістарычнай літаратуры. «Летапісец вялікіх князёў літоўскіх». Этапы ўзнікнення, структура і змест твора. Беларуска-літоўскі летапіс 1446 г. (Беларускі I летапіс). Гісторыя стварэння, структура, склад, рэдакцыі і асноўныя спісы летапіснага збору.

### **РАЗДЗЕЛ 3. ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ І РЭФАРМАЦЫІ (XVI СТАГОДДЗЕ)**

#### ***Падраздел 3.1. Адраджэнне ў беларускай культуры і літаратуры***

Рэнесанс як шырокі культурна-гістарычны рух у єўрапейскіх краінах у XIV–XVI стагоддзях і яго роля ў развіцці чалавечай цывілізацыі. Адкрыццё самакаштоўнасці чалавечай асобы, зварот да Антычнасці, перамога над прыродай як асноўныя элементы і паказчыкі рэнесансавай культуры. Станаўленне антрапацэнтрычнай сістэмы вартасных арыентацый грамадства. Паняцце рэнесансавага рэалізму. Узнікненне і развіццё кнігадрукавання. Выданні богаслужбовых кніг на славянскіх мовах Ш. Фіёля, А. Мануцья, П. Конача, П. Севярына і інш. Фарміраванне літаратурных родаў і пачатак станаўлення сучаснай сістэмы літаратурных жанраў. Біблейныя кнігі. Прадмовы і пасляслоўі. Глосы.

#### ***Падраздел 3.2. Францыск Скарына (паміж 1480–1490 – пасля 1551)***

Жыццё і дзеянасць, гіпотэзы адносна даты нараджэння і веравызнання першадрукара. Ф. Скарына ў Празе. Мэты літаратурнай дзеянасці. Ф. Скарына як пісьменнік. Паняцце прадмоўна-пасляслоўнага комплексу. «Прадмова да ўсёй Бібліі», «Прадмова да Псалтыра». Унікальныя характеристики выдання і яго мэтавае прызначэнне. Хрысціянска-гуманістычны змест. «Прадмова да кнігі Іоў»: асноўныя ідэі і моўна-стылістическая спецыфіка. «Прадмова да Прыччаў Саламона» – новае разуменне ролі асобы асветніка ў гісторыі чалавецтва. «Прадмова да кнігі Ісуса Сірахава» як тыповы ўзор жанравай формы прадмоўна-пасляслоўнага комплексу. «Прадмова да кнігі Прамудрасць Божая», «Прадмова да Першай кнігі Царстваў». Філасофскія ідэі і рэлігійная талерантнасць. «Прадмова да кнігі Юдзіф». Патрыятычныя ідэі ў творы. Агульначалавечы змест ідэй Ф. Скарыны, іх актуальнасць у сучаснай культуры. Віленскі перыяд асветніцкай дзеянасці. «Малая падарожная кніжка»: прызначэнне, змест, асаблівасці архітэкtonікі. Кніга «Апостал» і развіццё традыцый усходнеславянскай экзегетыкі.

#### ***Падраздел 3.3. Паэзія эпохи Адраджэння***

##### ***3.3.1. Новалацінская паэзія***

Прычыны ўзнікнення, крыніцы, асаблівасці. Эпічная і лірычнай, рэлігійная і свецкая паэзія XVI стагоддзя. «Неаантыхны стыль» у паэзіі. Асноўныя жанры. Базылі Гіяцынт. «Панегірык на ўзяцце Полацка...» як першы

крок у стварэнні гераічнай эпікі. Францішак Градоўскі (каля 1545 – пасля 1599). Паэма «Апісанне маскоўскага паходу князя Крыштофа Радзівіла». Рэальныя падзеі і гістарычныя асобы ў творы. Наследаванне ўзорам антычнага гераічнага эпасу. Ян Радван і яго вяршыны твор «Радзівіліяд... альбо пра жыццё і справы... князя Мікалая Радзівіла». Патрыятычная ідэя твора. Услеўленне велічы і прыгажосці Літвы. Зварот да гістарычнага мінулага краю. Вобразы Мікалая Радзівіла і Івана Грознага, іншых удзельнікаў Лівонскай вайны. Арыентацыя аўтара на класічныя ўзоры. Майстэрства стылізацыі.

### *3.3.2. Ян Вісліцкі (каля 1480–1530)*

Біяграфічныя звесткі. Кампазіцыя, змест паэмы «Пруская вайна». Зварот аўтара да мінулага Радзімі («сваёй антычнасці»).

### *3.3.3. Мікола Гусоўскі (каля 1480 – пасля 1533)*

Вядомыя факты жыцця і творчасці. «Песня пра зубра»— шэдэўр даўняй беларускай літаратуры. Творчая гісторыя, эстэтычны ідэал і сродкі яго мастацкага перастварэння. Сістэма сімвалаў і тропаў.

### *3.3.4. Польскамоўная паэзія*

Паэтычна-песенныя тэксты ў рэлігійнай практыцы пратэстантаў XVI стагоддзя. Творчасць Цыпрыяна Базыліка. Ананімная паэма «Пратэй, або Пярэварацень»: шматзначнасць вобраза галоўнага персанажа, тэма ўзаемаадносін паэта і грамадства, гульёвы харектар твора. Паэма Станіслава Лаўрэнція «Лямант няшчаснага Рыгора Осціка»: спалучэнне спавядальных, жалобных і сацыяльна-крытычных матываў. Мацей Стрыйкоўскі (каля 1547 – каля 1593). «Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі»: гістарычныя крыніцы і творчая гісторыя паэмы. Гальяш Пельгрымоўскі (? – 1604). Творы на лацінскай мове. Асэнсаванне падзеі Лівонскай вайны ў польскамоўных творах. «Гутарка аднаго паляка з маскалём»: супрацьпастаўленне ментальнасці двух народаў. «Пасольства Льва Сапегі да вялікага князя маскоўскага». Творчая гісторыя і дакументальная аснова паэмы, з'яўленне новага тыпу героя. Ліцвінскі патрыятызм аўтара.

### *3.3.5. Андрэй Рымша (каля 1550 – пасля 1595)*

Біяграфічныя звесткі. Гісторыя напісання «Дзесяцігадовой аповесці ваенных спраў князя Крыштофа Радзівіла». Арыентацыя на праўдзівасць і дакладнасць ва ўзнаўленні падзеі. Вобраз гетмана Крыштофа Радзівіла. Творчае наследаванне класічным антычным узорам. Маляўнічасць апісання. Элементы экспериментатарства ў творы. Беларускамоўная паэзія Андрэя Рымши. «Храналогія» – першая спроба кніжнага вершаванага твора. «Эпіграма на герб Валовіча», «Эпіграма на герб Льва Сапегі», «Эпіграма на герб Тэадора Скуміна». Патрыятычны пафас, жанравыя асаблівасці, мастацкі змест. Роля твораў у культурна-гістарычным развіцці Беларусі.

## *Падраздел 3.4. Рэфармацыйная публіцыстыка*

### *3.4.1. Сацыяльна-вызваленчыя і анархічныя ідэі рэфарматараў*

Пётра з Ганёндза, Якуб з Калінаўкі, Павел з Візны, Л. Крышкоўскі, М. Чаховіц і інш.

#### *3.4.2. Сымон Будны (каля 1530–1593)*

Неардынарнасць асобы, асаблівасці харектару, лёс, філасофскія і багаслоўскія погляды, грамадская і асветніцкая дзейнасць. «Прысвячэнне і прадмова да Катэхізіса». Адлюстраванне ўтапічных поглядаў беларускіх рэфарматараў.

#### *3.4.3. Васіль Цяпінскі (каля 1540 – пасля 1603)*

Звесткі пра жыщё і дзейнасць. «Прадмова да Евангелля». Ідэйна-мастацкія асаблівасці твора. Пропаганда адукцыі на беларускай мове, ідэя нацыянальнай школы, патрыятызм асветніка-гуманіста.

#### *3.4.4. Свецкая публіцыстыка*

Андрэй Волан (1530–1610). Трактат «Да палякаў і да ліцвінаў». Гісторыя ўзнікнення і выдання, сцвярджэнне ідэй незалежнасці Беларусі і ўвасабленне патрыятычных настроў перадавой беларускай шляхты. «Пра дзяржаўнага мужа і яго асабістых добрачыннасці»: увасабленне ў трактаце абстрактнага ідэалу гарманічна і ўсебакова развітай асобы. Леў Сапега (1557–1633): гуманістычныя погляды і ідэалы. «Статут Вялікага княства Літоўскага» 1588 г. як помнік справавога пісьменства, юрыдычнай і публіцыстычнай думкі XVI стагоддзя.

### *Подраздел 3.5. Жанравая сістэма літаратуры эпохі Адраджэння і Рэфармацыі*

#### *3.5.1. Гістарыяграфія*

Секулярызацыя гістарычнага часу. Фарміраванне прагматычнага апавядання, заняпад жанравай формы летапісу і станаўленне жанру гістарычнай хронікі. «Хроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага» (Беларускі II летапіс). Творчая задума аўтараў, новая канцепцыя гісторыі, спроба пераадолець традыцыі ўсходнеславянскага летапісання. «Хроніка Быхаўца» (Беларускі III летапіс) – шэдэўр даўняй беларускай літаратуры. Складовыя часткі, гістарычныя і літаратурныя крыніцы твора. Умацаванне прагрэсіўных тэндэнций у развіцці гістарыяграфіі.

#### *3.5.2. Гісторыка-мемуарная літаратура*

Ф.С. Кміта-Чарнабыльскі (1530–1587). «Допісы» (Лісты 7, 13, 19). Прычыны звароту аўтара да ўласна-біографічнага матэрыялу. Моўна-стылёвая адметнасць службовых данясенняў Кміты. М.К. Радзівіл Сіротка (1549–1616). «Перагрынацыя, або Паломніцтва ў Святую Зямлю» (1582–1584; 1601). Назіральнасць, эрудыцыя, арыгінальнасць мыслення аўтара. Рэнесансавыя ідэалы чалавека і іх увасабленне ў вобразе героя-аўтара. Фёдар Еўлашоўскі (1546–1616). «Дыярыуш Фёдара Еўлашоўскага». Прычыны і мэты напісання твора. Вобраз аўтара як увасабленне кальвінісцкіх ідэй пра «абранніка Божага». Маральна-дыдактычныя накіраванасць. Элементы псіхалагізму, выкарыстанне мастацкай дэталі для стварэння вобразаў. Эпісталаграфія. Ліст Барбары Радзівіл

да караля Жыгімента Аўгуста. Літаратурны этыкет, сістэма алегорый, уплыў рыцарскай літаратуры і выяўленне ў творы сапраўдных чалавечых пачуццяў.

### *3.5.3. Перакладная белетрыстыка*

Лацінская «Александрыя». Асаблівасці апрацоўкі вядомага сюжэта. «Аповесць пра Трышчана». Кельцкая легенда, раман «Трыстан і Ізольда» ў еўрапейскіх літаратурах. Паходжанне беларускай версіі, яе адрозненні ад класічных варыянтаў. Куртуазныя матывы ў рамане. «Аповесць пра Баву». Сюжэт і інтрыга твора, шляхецка-рыцарская ідэалы.

### *3.5.6. Драматургія*

Узнікненне тэатра і драматургіі. «Цімон Гардзілюд» Каспара Пяントкоўскага (80-я гады XVI стагоддзя). Вобразы філосафа, ганарлівага шляхціца і кемлівага рамесніка-русіна. Камедыйная аснова сюжэта, ідэйна-мастацкія прычыны выкарыстання беларускай мовы ў творы.

## **ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА**

### *Асноўная літаратура:*

- 1 Ганчарова-Цынкевіч, Т. У. Гісторыя беларускай літаратуры : вучэб.-метад. комплекс для спецыяльнасцей 1-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 1-02 03 03 «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)» / Т. У. Ганчарова-Цынкевіч [і інш.] // Рэпазіторый БДПУ. – Рэжым доступу: <https://elib.bspu.by/handle/doc/28959>. – Дата доступу: 07.06.2020.
- 2 Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў : у 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуры ; рэдкал. : У. В. Гніламёдаў [і інш.]. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Беларус. навука, 2007–2016.
- 3 Трус, М. В. Гісторыя беларускай літаратуры : практыкум / М. В. Трус. – Мінск : Беларус. дзярж. тэхнал. ун-т, 2015. – 322 с.
- 4 Трус, М. В. Беларуская паэзія XVI – XX стст. : хрэстаматыя / М. В. Трус. – Мінск : Беларус. дзярж. тэхнал. ун-т, 2015. – 275 с.

### *Дадатковая літаратура*

- 1 Беларуская літаратура : энцыкл. для шк. і студ. : у 12 т. Т. 8 / рэдкал. : В. У. Ваніна (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2019. – 496 с.
- 2 Мішчанчук, І. М., Рак, М. С. Гісторыя беларускай літаратуры [Электронны рэсурс] : электронны вуч.-метад. комплекс для спецспецыяльнасцей 1-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 1-02 03 02 «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)» / І. М. Мішчанчук, М. С. Рак // БГПУ. – Режим доступа: <https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2855>. – Дата доступа: 20.05.2020.

## **РЭКАМЕНДУЕМЫ СРОДКІ І ФОРМЫ НАВУЧАННЯ**

*Віды заняткаў:*

аўдыторная групавая і індывідуальная праца з выкладчыкам;  
аўтаномнае пазааўдыторнае абавязковае выкананне студэнтам заданняў выкладчыка;

бягучы контроль, які ажыццяўляецца шляхам тэсціраванне або пісьмовых контрольных работ;

кансультацыі (групавыя і індывідуальныя).

*Формы контролю:* бягучы контроль, прамежкавы контроль, бягучая атэстацыя.

*Бягучы контроль:* наведвальнасць заняткаў, актыўная праца на практычных занятках, выкананне контрольных работ.

*Прамежкавы контроль:* напісанне контрольных работ і вусны апытанне пасля засваення вучэbnага матэрыялу па тэме.

*Бягучая атэстацыя:* залік (I семестр).

## **ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ**

тэсцірованне;  
контрольныя заданні;  
пісьмовыя і вусныя паведамленні;  
залік.

*Віды вучэbnай дзейнасці, якія падлягаюць ацэннюванню ў сістэме рэйтынгавай ацэнкі ведаў:*

выкананне тэставых заданняў;

распрацоўка, абарона, афармленне навучальных праектаў;

вусныя паведамленні па тэматыцы курса;

франтальнае апытанне;

напісанне эсэ;

удзел у дыскусіях, калектыўнай рэфлексіі ў ходзе навучальных заняткаў

*Форма бягучай атэстацыі – залік (I семестр), на якім выконваюцца наступныя заданні:*

1. Асвятленне пытання па адной з тэм старажытнарускай літаратуры.
2. Асвятленне пытання па адной з тэм літаратуры XVI стагоддзя.
3. Практычнае заданне (літаратуразнаўчы аналіз мастацкага тэксту).

## **МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ**

Самастойная работа студэнтаў, якая праводзіцца ў межах вучэbnай дысцыпліны “Гісторыя беларускай літаратуры XI – XVI стагоддзяў”, можа быць

арыентавана на дэталёвае знаёмства з літаратурай, з творчасцю таго ці іншага пісьменніка, на паглыблене прачытанне асобнага твора. Сумесная работа выкладчыка і студэнтаў можа змяшчаць таксама складанне бібліяграфіі па адной з тэм вучэбнай дысцыпліны, слоўніка літаратуразнаўчых тэрмінаў, падрыхтоўку рэфератаў, дакладаў і презентацый.